

Да выпушкы новай пазыкі.

Выпушчаная летась увесень війгрышная пазыка на 30 мілёнав рублёў у карткі час была поўнасцю реалізавана. Пры гэтым большасць аблігацый трапіла ў рукі дробных, але цвёрдых трымадзелу. Гэта съведчыць, што широкія масы прасякнуты ідэяй дзяржаўных пазык. Абхвят грашовага рынку на быў пераадзен, а хуткай недааценен, бо попыт на аблігациі быў вялікі і пасыль спынення падпіскі.

Калі-б пазыка была выпушчана на большую суму, дык і тады яна была-б реалізавана поўнасцю.

Гэта прычына ў звязку з сучаснай каньюнектурой і дае падставу ўраду выпусціць новую пазыку ўжо на 100 мілёнав рублёў.

Новая пазыка 1927 году значна адрозніваецца ад пазыкі 1926 году тым, што яна дас трымадзелю 10 проц. прыбыту, што яна залулецца больша па размежах (100 мілёнав замест рэальшых 30-ці), што яна выпушчанаеца ў іншых купюрах.

Сходнасць-жэ гэтай пазыкі з ранейшай ў тым, што і гэта пазыка війгрышная і што яна выпушчанца па курсу 96 рублёў (г. зн., што набыць 100-рублёвую аблігацыю можна за 96 рублёў, а пры агашэнні яе атрымаець поўнасцю 100 рублёў, апрош 10-ці проц. гадавога прыбыту).

Да гэтага траба ішча дадаць вялікія лікі війгрышаў.

Так, за ўесь перыяд пазыкі праведзена будзе 30 тыражу війтру, на суму 16.800.000 р.

Размер війтру—ад 100 да 50.000 руб.

Каб дадаць магчымасць широкім масам узяць дзеялі ѹ новай пазыкы, аблігациі, вартасцю ў 25 рублёў, складаецца з 5-ці роўных частак па 5 рублёў кожная. Асобная частка кожнае аблігациі мае адноўкавы нумар, можа хадзіць самастойна і дае права на пятую частку прыпаўшага на аблігацию війтру, а таксама на пятую частку пронцэнтнага прыбыту.

Тады парадкам новая пазыка, пры вялікім ліку війтру і пронцэнтным прыбыту, залулецца вельмі выгодна, прычым даступнасць яе дробным набывашасцям дае падставу спадзявацца, што широкія масы рабочых і служачых не прамінуць магчымасці выкарыстаць гэтую пазыку.

Е. М.

ВЫНІКІ ХЛЕБАЗАГАТОВАНІЯ

Усім вядомы тыя наўдачы і недахваты, якія мы мелі ў мінулую хлебазагатую кампанію. Ня кажучы ўжо аб тым, што хлеб было загатоўлена значна менш, чым было прадугледжана на плянах, цэны былі такія высокія, што вывез хлеба за граніцу прыносіў нам страту.

Загатоўкі хлебапрадуктаў за першую палову бытчага сельска-гаспадарчага году па СССР складалі 459,7 міл. пуд. (а на 20-га студзеня складалі—493,6 міл. пуд.). За першую палову леташняга году загатоўкі складалі ўсіго 335,9 міл. пуд., г. зн. на 123,8 міл. пуд. менш.

Апрош таго, загатоўкі бытчага году ішлі роўным тэмпам, павялічваючыся ўесь час у першай палове году. Летась жа мы мелі шэрш працаўлі і зрываў.

Пляны загатоўкі, якія ўстанаўліліся Наркампрамдем, на толькі выконваліся поўнасцю, але набаваліся пляны. Так, у верасені плян быў выканан на 125,4 проц., кастрычніку—127 проц., лістападзе—139,2 проц. і сініжні—110,6 проц. Гадавы плян хлебазагатовав за першую палову году выканан у размежы 63 проц.

Шэрш буйных дасягненняў мы маем у галіне выціснання прыватніка з загатоўчага рынку. Калі ў сініжні мінулага году колькасць прыватных грузаў, якія прыйшлі праз кантрольныя пункты, складала 19,9 проц., дык у сініжні бытчага году гэтыя ж грузы складалі ўсіго 1,8 проц. Колькасць-жэ дзяржаўных загатоўкі павялічылася з 37,9 проц. да 52,7 проц., а капараціі з 24,2 проц. да 32,8 проц. Рэшта загатоўліцецца мясцовымі па-за плянавымі загатоўкамі.

Цэнны ў бытчым годзе значна віжэйшыя лёташні і, што вельмі важна, стайды на адных уздоўні і вісной на будущу павалічаны. Такім чынам, сялянскай беднаце і серадніку не пагражае пебельскі прадацер хлеб на малой цэнзе, кулак жа цэн таксама не павалічыць. Агульнае залулецце цэн у бытчым годзе складае ад 11 да 18 проц. па галоўных культурах.

У парыўнанні з мінулым годам павалічан і экспорт. За паўгоду вывезена 108 міл. пуд. хлеба, супроць 90 міл. пуд., што дае рост на 19 проц.

З прыведзеных даных відаты, што нам удалося поўнасцю аханіць сялянскі рынак і ўсесці іго ў сферу дзяржаўнага регулявання. Замест пагоршэння, якое прадказвала апазіцыя, мы маем вялікія дасягненны.

Правільная палітика партыі на толькі не дала магчымасць кулаку нас «ратульнуць», а наадварот, дамагла ўсесці таго-ж кулака ў рукоў дзяржаўнага регулявання.

Ш.—к.

Нячуваны ўціск пілсудчынай працоўных Заходнай Беларусі.
РАБОЧЫЯ І СЯЛЯНЕ БССР ПРАТЭСТУЮЦЬ СУПРОЦЬ ГВАЛТАЎ У ЗАХОДНІЙ БЕЛАРУСІ І АРГАНІЗУЮЦЬ ДАПАМОГУ ВІЗЬНЯМ ПОЛЬСКИХ ТУРМАЎ І ІХ СЕМ'ЯМ.

ПРАТЭСТЫ, УЗНОСЫ, ВЫКЛІКІ.

Задушыць 3-хмілённы беларускі народ на ўдасца.

Другі ўсебеларускі Краязнаўчы Зыезд, арабршыцца 10 лютага ў сталіцы Савецкай Беларусі—Менску, прадстаўляючы каля 9.000 арганізаваных членоў краязнаўчых таварыстваў і гурткоў,—рашуча пратэстую супроць наўчаваніяў польска-панска-фашызму.

Зыезд акрасыленае візначае, што сучасны тэрор у Заходнай Беларусі супроць беларускага нацыянальна-рэвалюцыйнага руху ёсьць сваладміненне павтарынне муроўкі тэору, які быў сабраны ў сваім часе супроць другога польскага павстання.

У той час, як у Савецкай Беларусі, дзе павыша ўлада рабочых і сілін, нацыянальнае пытанье атрымала прывільнае ленінскае вырашэнне, — у Заходнай Беларусі, ў ўмовах польска-панска-фашызму, над беларускімі рабочымі і сілінамі пануе страшны ўзведзек, прыгечальне і ўціск, адміністрацыя душыць і гвалтуе працоўныя масы; аддас замлю працоўных сваім прыслугікам—войсковым асаднікам; у краі расце беспрацоўе ў звязку з культурна-нацыянальнымі дапамогамі, папулярызуючы гэтае пытанье сярод шыроких грамадзкіх колаў.

Зыезд заклікае ўсіх членоў краязнаўчых арганізацый зрабіць заходымі братом матар'альнай трухмілёнага беларускага народу. Гэтага ніколі ня будзе, перамога, бязумоўна, будзе на баку працоўных. Раней ці пазней, але польская буржуазія прадстасці перед працэстарскім судом беларускіх, польскіх і ўкраінскіх рабочых і сілін.

Зыезд заклікае ўсіх членоў краязнаўчых арганізацый зрабіць заходымі братом матар'альнай трухмілёнага беларускага народу. Гэтага ніколі ня будзе, перамога, бязумоўна, будзе на баку працоўных. Раней ці пазней, але польская буржуазія прадстасці перед працэстарскім судом беларускіх, польскіх і ўкраінскіх рабочых і сілін.

Будзем дапамагаць хлебам і грашым.

(Рэзалюцыя сялянскіх сходаў).

«Мы, сяляне в. Залескай Слабады, Лудчыцкага сельсавету, Быхаўскага раёну, Магілеўскай акругі, надсылаем братэрскі прывітаныне сарбальбітом на лепшую будучынну, якія знаходзяцца ў турмах Заходнай Беларусі і Польшчы. Азьяралая буржуазія вядзе атаку на рабочых і сілін, відаць ў турмы і расстрэльваючыя. Мы залулем, што ніякі ўзведзек не задушаць вызваленчага руху. Мы будзем дапамагаць грашым і хлебам нашым братам—сілінам Заходнай Беларусі і Украіны. Ніхай яны рашуча змагаючы за сваё вызваленне. Ніхай жыве барацьба рэвалюцыйна на ўсім съвеце. Пратуберанцы ўзведзекі на пляніні. Ніхай жыве Беларусь! Н. Тасіла, Х. Ламейка, Д. Мілынікі, Р. Казьленка, М. Клезовіч і інш.

Наш пратэст.

(Гарадок, Біцебшчына).

Гвалты і ўзведзекі фашысцко-польскага ўраду ўсіх сіл на насильніцтва, на пытаньні наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове. Мучыцца дзяці, не даюць ім вучыцца на сваій мове, а заставляюць вучыцца на польскай мове. Польская мова ім ня разумела і яны ня хочуць вучыцца. Но што-ж будзе, калі паны дазволіць вучыцца на сваій роднай мове, — ім прыдзе тады канец. Да падзяліць, — маладое пакаленінне—зразуме, чаму ім ня разумеца і скінуць пана з мяккага крэсла, на якім ён ужо даўно сядзе.

Мы, дзеці свабоднай савецкай краіны, мы вучым тое, што будзе нам патребна ў жыўшчы і вучым на той мове, якую нам лёгкая і зразумелая. Мы сядзім на лаўцы і не чакаем, што вот скора прыдуне падзяліць і разгоніць нас, — мы свабодны.

Мы павінны адгукніцца і даць дапамогу нашым таварышам вучням Заходнай Беларусі, дапамагчымі сходзе настаўнікі вынішчыцца.

Трэба, каб вучні смігодаў стаўлі спектакль на карысць галадаючых, арганізоўці як, Мопру пры школах і памагалі чым мага. Я вучані Дукорскай сімігді ім «16 партызан» заклікаю вучыць як гэтай сімігді, так і іншых школ адгукніцца і дапамагчы вучням Заходнай Беларусі вучыцца і палепшиць сваё становішча. Нам з кожным годам будуюць плянавыя школы, дзе будзе выхоўца здаровы барацьбі за новую вёску. А там памяць школы, а вучыцца дзе-небудзь у курнай хаце і то ім не дазваляюць. Дык ж і заклікаю: адгукніцца вучні на плянавыя становішча сілін і рабочых Заходнай Беларусі. Вучані Дукорскай сімігді М. П.

Агульны сход г. Гарадка пратэстует проці наўчаваніяў гвалту і ўзіскі, якія ўтвараюць супроць краіны і пытаньні наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Мы павінны адгукніцца і даць дапамогу нашым таварышам вучням Заходнай Беларусі, дапамагчымі сходзе настаўнікі вынішчыцца.

Агульны сход рабочых Бабруйскага пажарна-каманды ў рэзалюцыі ганьбіць польскую фальшыцкую реалітыву за расправу з Беларускую Грамадою.

Сход адгукніцца на карысць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Агульны сход сялянскай моладзі Зарачча-Талочынскай пратэстує супроць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Агульны сход сялянскай моладзі Зарачча-Талочынскай пратэстує супроць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Агульны сход сялянскай моладзі Зарачча-Талочынскай пратэстує супроць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Агульны сход сялянскай моладзі Зарачча-Талочынскай пратэстує супроць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Агульны сход сялянскай моладзі Зарачча-Талочынскай пратэстує супроць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Агульны сход сялянскай моладзі Зарачча-Талочынскай пратэстує супроць залулеццаў ўзведзекі наўчаваніяў польскай школы, настаўніка заарыштавалі, бацькоў пабілі за тое, што наймаюць настаўніка і вучыца на сваім роднай мове, — ім прыдзе тады канец.

Грамадзянин м. Капыль (Случчына) на скончэньні 10 лютага ў сталіцы Савецкай Беларусі, падпісаны, між іншым, наступнае: «Працоўнае жыжарства абурона г

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Перавыбары саветаў.

Справаздача і выбары гарадзкога савету.

(Шклов, Магілёўшчына).

Камітэты ўзаемадапамо- гі на Мазыршчыне.

У чым слабасць працы камітэтаў.

Камітэты ўзаемадапамо-
гі на Мазыршчыне.

Некаторыя работнікі знаходзяць прычыны слабасці працы К. У. у тым, што наяма матар-

літай і вытворчай базы ў работе камітэтаў.
Неабходна разглянуць, ці сапраўды гэта зыг-
лядзе прычыны.Матарыялі з рабінаў гавораць наступнае: у Карапінскім раёне пад ведамам РайБСУ ёсьць:
аднінага і 1 смалакураны завод, пад ведамам сельскіх ёсьць: паравы млын, вадзяны млын і скруны завод. Нагляд за працай вадзяных віццаў яе і патраба ў цягле з боку ажурало-
чага насыніцтва віццаў.

Смалакураны завод выпускае 50 вагонаў смалы ў працягу года.

Такое прыблізна становішча і ў прадпрыем-
ствах сельскіх камітэтаў. Здаецца, што маючы
такія прадпрыемствы, можна разгарнуць гаспадарчую работу. Але, калі паглядаець на фактычную працу камітэтаў, дык мы бачым наступнае: наяма плацівасці і належнага вучоту работы, сельскія камітэты таксама працу ўзвышаюць і систэмы, пры адсутніці ініцыятывы ў работе і, акрамя гэтага, з боку РайБСУ нікога кіраўніцтва работай німа.У камітэтах наяма яснасць ў перспективах вытворчай дзеянасці, налічча момантаў без-
гаспадарчасці і неіханомнага расходавання
сродаў.У матарыялах Банаткевіцкага раёну знаходзім:
«пасяджэнны прэзыдыму ўправодзіліся на пла-
нава, быў выпадак, калі пасяджэнны ў пра-
цы 2-3 месяцаў ні было». І далей: «вытворчай дзеянасці сельскіх і рабінага камітэту стаўла і стаіць на месцы».Ікі-ж вывад з прыведзеных даных магчыма
і траба рабіц?Бязумоўна, камітэты пад сабою маюць вы-
творчую і нават матарыяльную базу, але спра-
ва ў тым, што пі адно, пі другое правільна не
скрыстоўвацца, чаму работы стаіць «на мес-
цы». Ёсьць магчымасці разгарнуць работу камітэтаў, гэтым самым прыцягнуць і зацікаўці
іх работай шырокія масы сялянства, але гэтая магчымасці траба знайсці на мясцох і пра-
вільна іх скрыстоўваць. **Л. Шпітальнік.**

Патрэбен 13-ы месяц у годзе!

(Менскі Акр. Зям. Адмін.)

На пейкаму палажэнню ўсім каморнікам да-
юць водпуск толькі зімою, гэта пачынаючы са-
свежай і канчалочкай сакавіком месяцаў. Вадо-
ма, лета каморнікі павінен скрыстаць на пра-
цу ў полі, бо зімой яи можна ў полі праца-
ваць. За гэта ім даюць, як людзям «не занятым умственным трудом» замест 2-х тыдні —
цалы месец адпачынку, а іншымі назват «аван-
сам», напрыклад, за 1925 год — у 26 годзе.
Здараецца гэта так: канчае каморнік павінен працу ў 1-му съезжеві, у съезжі завяршае справу, а ў студзені — лютым, а то і ў сакаві-
ку выїжджае на падрыхтоўку.З 1-га красавіка траба зноў выїжджаць на павінену працу. Патрэбен 13-ы месяц у годзе на адпачынак каморніка. Яно можа даволі бы-
ло-б хоці кароткага месіца, гэтак тыдні ў два. Но ў 1924 годзе не хапіла іншым каморнікам на водпуск месіцу, а іншым толькі 2-х ты-
дняў; аны не скрысталі месічнага водпуску, а другія 2-х тыдняў, як паскорыўся час вы-
езды на павінену працу.

Начальніца абіцца за нескрыстаним водпуском выдае гроши, але пакуль сабраліся дачь, дык выйшла пастанова, што водпуск павінен быць на павінену.

Абіцца гэту натуру дадаць да адпускую за 1926 год (гэта было ў 1926 годзе), але ў 1926 годзе гэта сама было толькі 12 месе-
цаў. 13-га месіца не ўтварыў ні камслуж, ні сакіцы, ні прафсаюз, і кіраўнікі установы яи
было выхаду дачь ні выкарыстаны ў 24 годзе водпуску.Ціпер у нас 1927 год. Каморнікі атрымую-
ваюць водпускі за 1926 год.

— Што-ж будзе за нескрыстанным водпуском ў 1924 г? — пыталоць.

Паглядзіць начальніца ў календар на 1927 г.
— толькі 12 месіцаў, памята 13-га месіцу.

— Ни ведаем — кажуць.

Ни верыцца, каб гэта хацелі скрудці.

Хутчай траба думашь, што чакаюць, калі ў годзе будзе 13 месіцаў.

Хто-б гэта падніміць пытаньне, каб у годзе бы-
ло 13 месіцаў. Ды каб хутчай, а гэто часам усё
прападзе за даўнасцю.

Каморнік.

Справаздача кампанія.

Адчытывацца гарадзкі савет перад сваімі выбарчымі сходамі 15-га студзеня і закончыў 23-га студзеня. На ўсіх справаздачных пунктах работа гарадзкога савету прызначана здаваль-
нічай.Рабочыя папіровай фабрыкі «Спартак» у спрэчках адзначылі наступныя недахваты ў пра-
цы гарадзкога савету: слаба працавалі сакіцы, мала прыналасіца мераў у галіне нагляду за камунічнымі будынкамі, базар знаходзіцца ў кепскім становішчы і дужа загразьнен.У рэзюлюцыі працаванія зынічыць усе недахваты ў працы гарадзкога савету і звыярнуць асаблівую ўвагу на дабрабыт гораду і пашыр-
ненне жылай плошчы, а таксама ажывіць дзея-
нісць сакіцы і пленіму савету.

Гарадзкі прафсаюз па дакладу гарсавету працававалі, каб у далейшым асаблівую ўвагу звыярнуць таксама на дзеянасць сакіцы пры гарсавете і адшукваць сродкі для машчэннага будынка першай савецкай вуліцы, на якой знаходзіцца ўсе галоўныя рабінныя установы, налічыць вучоту работы, сельскія камітэты таксама працу ўзвышаюць і систэмы, пры адсутніці ініцыятывы ў работе і, акрамя гэтага, з боку РайБСУ нікога кіраўніцтва работай німа.

Самастойні падпрыемстві, што гарадзкі савет мала звыяртаў ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым ле-
саматар'ям. У далейшым указана на неабход-
нісць прынайсці належаным мерам па пашырэн-
ні.

Наказ абраным дэпутатам быў дан Шклов-

скім раёным камітэтам камуністычнай пар-
тыі, які прынят поўнасцю на 100 проц. і ёсьць некаторымі далаўненіні, якія яи былі прадугледжаны наказам.

Сергей Лодысев.

Што зрабіў гарсавет.

(Слуцак).

За гэты год гарсавет правёў 22 пасяджэнні прэзыдыму, на якіх разглядана 139 пытанні, прынятые ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым лесаматар'ям. У далейшым указана на неабход-
нісць прынайсці належаным мерам па пашырэн-
ні.Самастойны гарадзкі бюджет даў магчымасць размеркаваць сродкі па больш неабходных пас-
трабах. Складзен бюджет на 1926-27 г. за лік гарадзкіх прыбыткаў з невылікай датацый 19696 рублёў (5,03 проц.). На выдатковому
каштарысу на 1 месец стаіць народная асобыета, на II месец — камунальная гаспадарка.Значная ўвага ў працы гарсавету была звязана на палинішэнне прамысловасці гораду. Усе пасяджэнні прынятые ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым лесаматар'ям. Складзен бюджет на 1926-27 г. за лік гарадзкіх прыбыткаў з невылікай датацый 19696 рублёў (5,03 проц.). На выдатковому
каштарысу на 1 месец стаіць народная асобыета, на II месец — камунальная гаспадарка.Значная ўвага ў працы гарсавету была звязана на палинішэнне прамыловасці гораду. Усе пасяджэнні прынятые ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым лесаматар'ям. Складзен бюджет на 1926-27 г. за лік гарадзкіх прыбыткаў з невылікай датацый 19696 рублёў (5,03 проц.). На выдатковому
каштарысу на 1 месец стаіць народная асобыета, на II месец — камунальная гаспадарка.Значная ўвага ў працы гарсавету была звязана на палинішэнне прамыловасці гораду. Усе пасяджэнні прынятые ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым лесаматар'ям. Складзен бюджет на 1926-27 г. за лік гарадзкіх прыбыткаў з невылікай датацый 19696 рублёў (5,03 проц.). На выдатковому
каштарысу на 1 месец стаіць народная асобыета, на II месец — камунальная гаспадарка.Значная ўвага ў працы гарсавету была звязана на палинішэнне прамыловасці гораду. Усе пасяджэнні прынятые ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым лесаматар'ям. Складзен бюджет на 1926-27 г. за лік гарадзкіх прыбыткаў з невылікай датацый 19696 рублёў (5,03 проц.). На выдатковому
каштарысу на 1 месец стаіць народная асобыета, на II месец — камунальная гаспадарка.

Побач з пасяджэннімі малыцца шмат пасяджэнні ўвагу пытанню здавальнення гарадзкога насыніцтва апалаам і будаўнічым лесаматар'ям.

Надыходзячая выбарная кампанія павінна выявіць малыцца неадхопы ў работе гарсавету за мінулі пэрыяд і дадаць належны напрамак для будучай працы.

Х-віч.

Бедната ведае, хто яе прыяцель, хто вораг.

(Бярэзінскі раён, Барысаўшчына).

Перавыбарная кампанія с-саветаў на Бярэзінскім раёне закончылася 6 лютага.

Перавыбары саветаў прайшли пад лёгунгамі бедната з сераднякам, пры ўзростай актыўнай саветаў асноўных праслоек вёскі, асабліва бедната ў саветах народных саветаў.

Заможныя сяляне ў гэтым годзе маўчалі, а калі хто-небудзі і выстаўляў кандыдатуру заможнага, дык ён сам прасіц, каб не звілі, бедната ведалі добра, што іх прафа ў праіз-
дзе, бо бедната ў гэтым годзе ўже добра разбіраецца, хто ёй прыяцель і хто вораг.У гэтым перавыбарном павінічыліца значна актыўнай саветаў жанчын, якія прыма-
лі ўдзел на 6 проц., больш чым у мінулым годзе.

Чэрнікай.

ШТО ПІШУЦЬ СЯЛЯНЕ АБ ПЕРАВЫБАРАХ.

На Насельниковіцкам сельсавету, (Калініншчына) на перавыбарчых сходах прысутнічала больш 70 пр. усіх выбарчычы.

Асабліву актыўнай саветаў праглядзілі жанчыны ў абразаваныя пытанні.

У перавыбараў удзельнічала больш 70 процентаў.

Міхась Белы.

Лясная гаспадарка

Магілёўскай агуругі.

Гатоў 20 таму назад лясістасць агуругі налічылася 39 пр.

Зарас уса лясная лошча агуругі складае 296,353 гектары, з якіх лясоў дзяржфонду — 222,513 гект., лясоў мясцовай значнасці — 73,840 гект., лясістасць — 19 проц.

Як бачым, за апошні час лясная плошча значна зменшылася і парадзела.

Штогодна ў лясох дзяржфонду мы маєм малымасць адвидзіць лесасечу ў колькасці 1094 гект., з агульнім запасам драўніны вала 205 т.

Калі ўсю лясную драўніну разъмеркаваць павілінскімі саліянскімі гаспадаркамі агуругі, дык мы ёбачым, што на кожную гаспадарку выпадае 2,5 буб. мэтраў страйвога, дравяного лесу. Гэтакі малы штогодны водушкі драўніны вала за тое, што неабходна звырнуць асаблівую ўвагу на нашу лясную гаспадарку, узняць яе і паставіць на правільні шлях эксплуатацыі.

Праўда, у гэтых адносінах за апошнія чатыры гады мы дасягнулі шмат чаго.

У парадкаваны поўнасцю трох лясніцтваў — Магілёўскага, Лупалаўскага, Шклоўскага і частка Чавусаўскага на плошчы: у 1925 г. — 20000 гектараў.

Сёлета намечана ўпарадкаваць 35,000 гектараў.

Усе л

Парты й нае жыцьцё.

**Як заваяваць аўтарытэт
у сялян.**

(Езэршчанскі район, Віцебшчына).

Падрыхточал праца в боку камсамольскіх ячэек да перавыбараў с.-с. на раёну выявілася ў наступным:

ячэйкамі КСМ (прауда, на ўсімі) былі праведныя палітычныя сялянскай моладзі, на якіх разгледзіліся пытанні аб значенні перавыбараў с.-с. і ўзвесі моладзі ў іх;

камсамольцы—слабы сельсавету, на агульных сходах ячэек, сходах сялян тых вучасткаў, ад якіх яны былі абраны ў мінулым складзе сельсавету, давамі справа здачы, у якіх адзначаліся ўсе недахоны і дасягнені ў працы іх.

Неабходна адзначыць, што як сяляне так і моладзі, звярнулы досьць добрую ўвагу на справа здачы камсамольцаў: указвалі, што некаторыя камсамольцы апраўдайлі сябе па працы;

склад новых сельсавету, дзе наима партыйныя ячэе (Асіпаўская) агаварваўся камсамольцамі.

Узвесі камсамольцаў ў самых перавыбараах здаваліся; дарослыя камсамольцы (яшчэ маюць 18 гадоў) на 95 проц. прысутнічалі на сходах выбіральных вучасткаў, прымаці актыўны ўздел у агаварэнія наказаў, і дапаўненія дзелавітымі ўказаннямі, выходзічы з умоў працы райёну і с.-с.; агаварвалі кандыдатуры з погляду іх працадольнасці, а таксама і аўтарытэтнасць іх спродукцінтаў.

Неабходна адзначыць, што камсамольская ячэйка сярод сялянства ў парыўнанні з мінулым годамі карыстаюцца лепшым аўтарытэтам у складзе сельсаветаў на раёне (а іх 8), у 1926 годзе было 10 камсамольцаў, а у гэтым годзе абрана 23 камсамольцы (з іх 2 партыйныя) г. ё. на 130 проц. больш яшчэ ў мінулым годзе, таксама павілічыўся склад камсамольцаў у прэзыдiumах сельсаветаў: у 1926 годзе было ў прэзыдiumах толькі 2 таварыши з гэтага ліку з сакратары с.-с., у гэтым годзе 10 таварышоў, 1 старшыня с.-с., 5 сакратарамі, 4 намеснікамі старшынь.

У рэвізійных камісіях у мінулым годзе на было камсамольцаў, а сёлета 2; народных судовых заседацоў лягасло было 9 камсамольцаў, сёлета 14, і абрана ў якасці сельскіх страхавых упраўленнях 8 камсамольцаў.

Абіраемыя камсамольцы большай часткі бедніакі. Неабходна адзначыць, што абраныя камсамольцы, актыўныя ячэйкавыя працаўнікі. Гэта ставіць востра пытанніе аб разгрузы актыўу і ўзяткіні ў працу менш актыўных. Галоўнае, што неабходна адзначыць і падкрэсліць, што камсамольская ячэйка сёлета больш падрыхтаваліся да перавыбараў сельсаветаў і больш актыўны ўздел прымаці ў перавыбараах, склікані і правядзеніі сходу сялянскай моладзі.

Н. Ц. Кавалеўскі.

Сход менскага партыйнага актыву.

Перавыбараў—цэнтральная палітычная задача.—Узмоцім уплыў партыі на рабочыя масы.—100 процентаў выбаршчыкаў на перавыбараў.—Дыктатура пралетарыяту—вышэйшы прынцып демакратыі.

У сераду, 9 лютага ў вілійскім замі клубу Карла Маркса сабраўся ўсесь актыў Менскай гарадской арганізацыі КПБ для агаварэнія задач і матадаў працы партыі ў надыходзячай справа здачы-перавыбарчай кампаніі. Асноўным дакладчыкам па гэтаму пытанню выступіў сакратар ЦК КПБ т. Галадзэд.

Гарсаветы—органы пралетарскай улады ў гародох—у гады грамадзянскай вайны вялікае заслугі: палітычныя цэнтры, якія арганізоўвалі пралетарыяту, паліцічныя агенцыі, якія дабрабыт. Пасля вайны і ў гады НЭП'у, у практычнай штодзённай працы гарсаветаў адчуваўся пібы зацішша. Задаўшы ўзмакненіе шырокім прамысловасці і дзяржавапарата, пытанні рабочага быту.

Лінія партыі—узмакненіе рабочага ўплыvu ў гарсаветах.

У быгучай справа здачы-перавыбарчай кампаніі арганізацыйная роля прафсаюзаў павінна быць ўзмоцнена, павінен быць забясьпечан шырокімі прамысловымі масамі на перавыбирах.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецкую дэмакратыю. Перавыбарчая кампанія будзе спрападлажаць шырокім масавым агаварэніем капыдзатуру. Треба ўзяць палітычную актыўнасць рабочых мас, забясьпечыць правільнасць партыінае кіраўніцтва ўсіх перавыбарчай працы.

Задача партыі—шырокі разгарнуць савецк

Суд.

ПАКАЗАЛЬНЫ СУД.

За забойства рабочага.

Гандэва будаўніцы траст па Стара-Мясціцкай вуліцы праўдзіў агульны рамонт будынку № 9/13 Менскага Камхозу. Будынкі каменны, двухпавярховы, вельмі стари, і кожную гадзіну награжажу развалам. Рамонт гэтага будынку быў дужа трэску. Адказны прарабы на гэты рамонт быў вызначаны прарабом Савельевым, але ён да справы адносіўся нядбала, па чыноўніку. На працу прыходзіў адзін у дзень і то там быў на піце хвілі, не растлумачаў рабочым тэхнічныя праўілаў, вынікам чаго 5-га лістапада 1926 г. здарыўся аванс сильны, які забіў рабочы Радашкоўскі і параніў рабочы Зверко. Па справе прызначыты да адказнасці ішкэнэр Дрозд, загадчык будаўніцтва Дэмідовіч, прараб Савельев і звестнік Сакольскі. Актоў суда разглядаў справу два дні з узделам адвінавальніка Пасынка Прокурора Рэспублікі па працу спраўах. На судзе прысутнічала шмат рабочых будаўніцтва. Суд выявіў, што Дрозд кіраваў 27 адказнымі работамі, што ён даваў Савельеву связаносна распаряджэніі і тэхнічныя ука зані, што Дэмідовіч у той час адбываў вайсковы збор, што Сакольскі з рамонтнымі спраўамі зусім не знаў, а Савельеву нядбала адносіўся і на выконванія згаданага.

Суд прыгаварыў: Савельеву на восем месеціў зняволенія, Дрозда, Дэмідовіча і Сакольскага суд апраўдаў і адзначыў па прыгавору аб зняніцы з пасалы Сакольскага як тэрэтычна і практычна незнаёмага з будаўніцтвам.

Настрой.

Перад рэвізіяй.

«Любіш катана, любі і санкі вазіць», кажа прыказка, а вось Язэн Шынкевіч катана любіць, а вазіць жа санкі не.

Абрали Шынкевіча старшыню Кемашэўскага спажывецкага тав., Барысаўскага акр. Прабіту ён на гэта пасадзе калі году, а спраў нарабіў на дзесяць год.

Для Шынкевіча на было казеных грошай — «усе твае — мае». І ён траціў бяз ліку, бяз меры карапацінных грошы.

Гэты частку яго працы можна назваць катаннем на санках. А час рэвізіі наядохілі. І вось у страху перад рэвізіяй наядуваў Шынкевіч зусім сплюцілі слажыўцую краму, каб замесціць сильныя злачынства. Для выканання гэтага пілну Шынкевіч прыгнігнуў і сваёй таварыша Згірскага.

21 мая яны супольна падпілі памішканыя крамы. На пакар прыбылі вісковыя дружыны, ікі пакар ліквідавалі.

Выездная сесія акр. суду прыгаварыла Шынкевіча на два гады зняволенія, а яго таварыша Згірскага на 1 з палов. гады.

Прыгавар зацвердзіў.

С.

Судовая хроніка.

Не павышай цэн вышэй нормы.

Зым. Дудачкін, будучы на пасадзе старшыни Шклоўскага спаж. тав., систэмачычна павышаў рэзвінчыя цэні на манфактуру на 1,4 проц. вышэй нормы.

Марілевскі акр. суд прыгаварыў яго за гэта на 1 год зняволенія.

Заслаўскія нараператары.

Старшыня праўлення Заслаўскага нараператарыту Калантай раstraці — 330 руб., а прыказчык гэтага нараператарыту Шэрман — 1.371 руб. Нарсуд 4-га вуч. г. Заслаўля прыгаварыў: Калантая да 2-х, а Шэрмана да 2 з паловай год зняволенія з суровым адмеж. і пазбаўленнем праў на 3 гады кожнага. Растречаныя грошы з іх сплачна.

Здарэні.

У часе спрэчкі гр-и К. Гарохава і Р. Лейбуша за 1 р. 50 к. у в. Дарагічы [Калинічына], Гарохаву ударыў Лейбуша сікеры пад галаву, ад чаго ён праз дзень пам'ёр.

На шляху Менск—Орша, на 513 варэшце, пад цягнік нападаў нядвідомы гр-н. Па прычыне адсутніці дакументаў, установіць яго асобу немагчыма.

Каб атрымаць страхоўку, гр-н Котаў [Гомельщына] падпісаў свой уласны млын. Котаў прычыненіе да адказнасці.

На гр-н Я. Кавалеўіч і С. Галубца, якія везлі тавары для Чэрвенскага каапратуру, 9 лютага, калі вёскі Трасцянец, напалі 6 грабіцеляў. Мощы піблішы Кавалеўіч і Галубца і забраўшы частку тавараў, грабіцелі выніклі.

НАВУКА І ТЭХНІКА.

Амерыканская машина на ленскіх залах капальнях.

Англа-амерыканская фірма «Лена-Гольдфільс» атрымала ў канцыю [у арэнду] ад савецкай улады ленскія залахі капальня [Сібір], каб дастанць запатансоні пяскоў з вялікай глубінай на дні ракі Лены. Фірма закупіла ў Амерыцы агромадную машыну драгу, якая зараз перавозіцца з Мурманска ў Сібір. Уся гэта машына важыць 3.000 тон [тагоны 60 пудоў]. Яе мэханізмы будуть рухацца троіма электратраматорамі з 1.835 конскіх сіл. Энергія для матораў будзе наступаць ад трох водна-электрычных станцый, якія фірма мае ў верхніх частках рэка Віціма, прытокі р. Лены. Для пагрузкі на параха машину везуць ў 75 таварных вагонах. На капальні машина будзе прывезена сёлетнімі летам.

Асьвечваньне дойных кароў.

Ва ўсіх буйнейшых жывёлагадоўчых раёнах Амерыкі пачалі шырока ўжываць ультрафіялетавыя прамені, якія наядычаны павільчыкам малочнасць жывёлы і яе вагу. Досыльда, устаноўлена, што ад штодзённага асьвечвання кароў у працягу 10-15 мінут ультрафіялетавымі праменімі малочнасць гэтых кароў павільчыка ён на 25 працэнтаў. Ад асьвечвання корму трываласць яго таксама значна павільчыка. Лікны для ультрафіялетавых праменіў ужо ўведзены амаль што ва ўсіх амерыканскіх фірмах.

Кран для разгрузкі вагонаў.

На наядмікі чыгуначных устаноўленій кран для мэханічнай выгрузкі вугалі з вагонаў ў Нямеччыне наядына пастроены новыя агромадныя таварныя вагоны, якія змяшчаюць 50 тон [тагоны 3000 пудоў] грузу. Новы кран разгружае тэхніку вагоны ў працягу аднай-дзвінін мінут, прычым вугаль перадаецца з вагонаў непасрэдна да катлоў сілавой станцыі.

Паветраныя гіганты.

Пасыль таго, як Нямеччына дабілася ад Антанты склікаць наядыні заборны будаўцава дырыжаблі, там ішоў апрадаціца ўладаўца будаўніцтва верф «Цзепеліна». Зраз распачата пабудоўка дырыжабля з б'емам у 108.000 куб. мэтраў. Гэты дырыжабль будзе служыць дзяля абыльданні паўночнай паветранага шляху. Таксама ў Нямеччыне распрацоўваецца праект агромаднага дырыжабля Ліонгфога, які зможе падыміць 9.500 пудоў грузу.

У Амерыцы распачата пабудоўка агромаднага дырыжабля з б'емам у 196.000 куб. мэтраў. Гэты паветраны гігант будзе мець 8 матораў у 4.800 конскіх сіл і зможе падняць 100 пасажыраў і да 800 пуд. грузу. Ён зможе праляціць без пасадкі 10.000 кіламетраў [каля 10.000 вёрст], з хуткасцю 165 кіламетраў у дзені.

ПАСТАНОВЫ І ЗАГАДЫ УРАДУ БССР.

ПАСТАНОВА

Цэнтральная Выканаўчага Камітэту Беларускай ССР.

аб распаўсюджванні на Гомельскую і Рэчыцкую вакругі палажэній аб сельскіх і местачковых саветах, звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах і пастановаў ЦВК БССР аб выбарах у саветы.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Беларускай ССР—пастаноўле:

Распаўсюджыць на Гомельскую і Рэчыцкую вакругі наядыні палажэній аб сельскіх і местачковых саветах, звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах і пастановаў ЦВК БССР аб выбарах у саветы.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Беларускай ССР—пастаноўле:

Распаўсюджыць на Гомельскую і Рэчыцкую вакругі наядыні палажэній аб сельскіх і местачковых саветах, звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах і пастановаў ЦВК БССР аб выбарах у саветы;

б) пастанову ад 18 сінішка 1926 г. [пр. № 64, п. 1053] аб тлумачэнні арт. арт. 32 і 45 інструкцыі ЦВК БССР ад 13 лістапада 1926 г. аб выбарах у саветы;

в) пастанову ад 18 сінішка 1926 г. [пр. № 64, п. 1052] аб нормах прадстаўніцтва при выбарах у горадскія саветы;

г) постанову ад 18 студзеня 1927 г. [пр. № 70, п. 1075] аб зменах арт. 2-га, «Абстанаўлены парадак і нормы выбараў у сельскіх і местачковых саветах і на рэйніх звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах» ад 3-га ліпеня 1925 г.

д) пастанову ад 18 студзеня 1927 г. [пр. № 70, п. 1076] аб зменах пастановы ЦВК БССР ад 4-га сінішка 1926 г. «Абстанаўлены парадак і нормы выбараў у сельскіх і местачковых саветах і на рэйніх звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах» ад 3-га ліпеня 1925 г. арт. арт. 290, 291 і 292;

е) пастанову ад 18 студзеня 1927 г. [пр. № 70, п. 1077] аб дапаўненні пастановы ЦВК БССР ад 18 сінішка 1926 г. [пр. № 64, п. 1052] аб нормах прадстаўніцтва при выбарах у горадскія саветы;

ж) палажэніе аб рабінных звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах ад 3 ліпеня 1925 г., аб сельскіх саветах ад 3-га ліпеня 1925 года і аб местачковых саветах ад 10 ліпеня 1925 г. [зб. зак. і заг. БССР № 31 за 1925 г. арт. арт. 290, 291 і 292];

з) палажэніе аб акружных звездах саветаў і іх выканаўчых камітэтах ад 17 ліпеня 1924 г. [зб. зак. і заг. БССР за 1924 г. № 13, арт. 114];

і) палажэніе аб гарадскіх саветах ад 3-га краставіка 1926 г. [зб. зак. і заг. БССР № 17 за 1926 г.]

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР А. ЧАРВЯКОУ.

Секрэтар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту БССР З. ЧАРНУШЕВІЧ.

26 студзеня 1927 г.
г. Менск.

АПАВЯШЧЭНЬНІ.

Аргнарада.

Аргнарада пры Менскім акруговым камітэце КПБ, які склікалася на 10-е лютага, а 6-ай гадзіне пераносіцца на суботу 12-га лютага а 6-ай гадзіне.

— У наядзю 6-га саваніка 1927 г. сілінасца чарговыя плэнумі Менскага акруговага Камітэту КПБ з наядыні паветнай дні:

1. Становішча і далейшыя задачы прафсаюзаў на вакруз.

2. Аб пасяўной кампаніі.

3. Пытанні Чырвонай арміі.

— Пэдагагічны габітэт. Сеньня а 7 гадз. увечары даклад ад выкладаніні батанікі ў сімігідовай школе. Прысутніць выкладчыкаў абавязкова.

ПОСТАНОВЫ І ЗАГАДЫ УРАДУ БССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Центральнага Исполнительного Комитета Белорусской ССР

о распространении на Гомельский и Речицкий округ положений о сельских и местечковых советах, съездах советов и их исполнительных комитетах и постановлений ЦИК о выборах в советы.

Центральный Исполнительный Комитет Белорусской ССР постановляет:

Распространить на Гомельский и Речицкий округ следующие постановления ЦИК БССР о выборах в советы и положения о сельских и местечковых советах и съездах советов и их исполнительных комитетов:

а) инструкцию ЦИК от 13 ноября 1926 года о выборах в советы;

б) постановление от 18 декабря 1926 года (пр. № 64, п. 1053) о разъяснении статей 32 и 45 инструкции ЦИК от 13 ноября 1926 года о выборах в советы;

в) постановление от 18 декабря 1926 г. (пр. № 64, п. 1032) о нормах представительства при выборах в городские советы;

г) постановление от 18 января 1927 года (пр. № 64, п. 1073) об изменении ст. 2 «Положения о районных съездах советов и их исполнительных комитетов» от 3 июля 1925 года;

д) постановление от 18 января 1927